



БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТНОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦНОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА
ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

1982

28

СТУДЗЕНЯ

ЧАЦВЕР

№ 4 (1342)

Выходзіць раз
у тыдзень

Выдаецца з мая 1922 года

БЕЛАРУСКІ ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўны ўніверсітэт імя У. І. Леніна — старэйшая навучальная ўстанова Савецкай Беларусі. За шэсць дзесяцігоддзяў універсітэцкую адукацыю атрымалі каля 60 тысяч высокакваліфікаваных спецыялістаў — гісторыкаў, філолагаў, журналістаў, юрыстаў, фізікаў, матэматыкаў, хімікаў, біёлагаў, географікаў. Многія выпускнікі ўніверсітэта сталі вядомымі партыйнымі і дзяржаўнымі дзеячамі, выдатнымі вучонымі, пісьменнікамі, работнікамі асветы і культуры, вядучымі спецыялістамі розных галін народнай гаспадаркі. Сярод іх — пяць Герояў Савецкага Саюза, дзевяць Герояў Сацыялістычнай Працы, дзевяць лаўрэатаў Ленінскай прэміі, больш за сто лаўрэатаў Дзяржаўных прэмій СССР і БССР, прэмій Ленінскага камсамола, звыш трохсот заслужаных дзяржаўнай навуцы і тэхнікі, культуры, заслужаных настаўнікаў, юрыстаў, работнікаў вышэйшай школы. У ліку выпускнікоў універсітэта больш за 60 акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук СССР і БССР. Толькі за гады Х пяцігодкі супрацоўнікамі ўніверсітэта абаронена 20 доктарскіх і каля 300 кандыдацкіх дысертацый.

Зараз на 12 факультэтах універсітэта навучаецца 18 тысяч студэнтаў. Вучэбны працэс забяспечваюць 105 кафедраў, на якіх працуюць 145 дактароў навук, прафесараў, у тым ліку 47 акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў АН СССР і БССР, больш за 900 дацэнтаў і кандыдатаў навук, 40 лаўрэатаў Ленінскай і Дзяржаўных прэмій.

У састаў універсітэта ўваходзяць 2 навукова-даследчыя інстытуты, 11 праблемных і галіновых лабараторый, вылічальны цэнтр, спецыяльнае канструктарска-тэхналагічнае бюро з вопытнай вытворчасцю, фундаментальная бібліятэка і 3 музеі.

Асаблівасцю ўніверсітэцкай адукацыі з'яўляецца тое, што яна базіруецца на глыбокім засваенні фундаментальных дысцыплін, фарміраванні навываў самастойнага пошуку. Гэта дасягаецца тым, што ўвесь вучэбны працэс пранізаны даследчай работай, якой актыўна займаецца звыш 80 працэнтаў сту-

дэнтаў дзённага аддзялення. Значная частка іх удзельнічае ў навуковых даследаваннях у акадэмічных інстытутах і на прамысловых прадпрыемствах рэспублікі.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт карыстаецца высокім міжнародным аўтарытэтам — з'яўляецца членам Міжнароднай асацыяцыі ўніверсітэтаў, Міжнароднай асацыяцыі выкладчыкаў рускай мовы і літаратуры, 20 гадоў вядзе падрыхтоўку спецыялістаў для замежных краін. Більш за 4,5 тысячы замежных грамадзян з 64 краін свету прайшлі навучанне ў нашым універсітэце, 60 з іх абранілі кандыдацкія дысертацыі.

Студэнты ўніверсітэта паспяхова спалучаюць вучобу з заняткамі спортам і мастацкай самадзейнасцю, для чаго тут створаны неабходныя ўмовы. У мастацкай самадзейнасці ўдзельнічаюць больш за 4 тысячы студэнтаў. Широка вядомы нашы калектывы мастацкай самадзейнасці — народны ансамбль танца «Крыжачок», народны аркестр народных інструментаў, народная акадэмічная харавая капэла, народны студэнцкі тэатр і іншыя.

Студэнты ўніверсітэта актыўна ўдзельнічаюць у будаўнічым руху. Толькі ў 1981 годзе трохтысячны атрад студэнтаў у перыяд працоўнага семестра выканаў работ на 10 мільёнаў рублёў.

Сёння ўніверсітэт ужо рыхтуецца да прыёму новага папаўнення студэнтаў, якіх будзе на дзённым аддзяленні 1975. Праводзяцца алімпіяды, дні адкрытых дзвярэй, сустрэчы з вучнямі. Прыёмная камісія адказвае на ўсе пісьмы, якія паступаюць ад тых, хто жадае прыняць удзел у конкурсных экзаменах на любы факультэт.

Абітурыент-82! Калі ты канчаткова вызначыў свой выбар і хочаш стаць высокаадукаваным спецыялістам — мы гасцінна адкрываем перад табой дзверы флагмана вышэйшай школы рэспублікі, праслаўленага Беларускага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна.

У. БЕЛЫ,
рэктар Белдзяржуніверсітэта
імя У. І. Леніна,
акадэмік АН БССР.



АБІТУРИЕНТУ-82

ПРЫСВЕЧАНЫ

ГЭТЫ НУМАР

Аўдыторыі чакаюць дастойных



КАРОТКІ ДАВЕДНІК АБІТУРИЕНТА

Беларускі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўны ўніверсітэт імя У. І. Леніна праводзіць у 1982-83 навучальным годзе прыём студэнтаў

НА ДЗЕННАЕ НАВУЧАННЕ ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

беларуская і руская мова і літаратура, журналістыка, руская мова і літаратура, гісторыя, філасофія, правазнаўства, палітычная эканомія, матэматыка (педагагічны і вытворчы патокі), механіка, прыкладная матэматыка, біялогія, географія, хімія (педагагічны і вытворчы патокі), фізіка (педагагічны і вытворчы патокі), радыёфізіка і электроніка.

НА ВЯЧЭРНЯЕ НАВУЧАННЕ ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

руская мова і літаратура, правазнаўства, гісторыя, хімія, географія, фізіка, радыёфізіка і электроніка, матэматыка, прыкладная матэматыка.

НА ЗАВОЧНАЕ НАВУЧАННЕ ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

беларуская і руская мова і літаратура, руская мова і літаратура, правазнаўства, гісторыя, філасофія, журналістыка, біялогія, географія.

Паступаючыя на дзённае аддзяленне па спецыяльнасці журналістыка праходзяць творчы конкурс, які праводзіцца з 15 па 25 ліпеня (па выніку). Матэрыялы на конкурс разам з неабходнымі дакументамі для паступлення прымаюцца з 15 чэрвеня па 15 ліпеня. Асобы, якія паспяхова прайшлі творчы конкурс, дапускаюцца да ўступных экзаменаў.

Усе паступаючыя падаюць заяву на імя рэктара ўніверсітэта па адзінай форме (прыкладнае № 6 да Правілаў прыёму ў ВУ). Да заявы прыкладаюцца: атэстат аб сярэдняй адукацыі (арыгінал), характарыстыка для паступлення ў ВУ, завераная адміністрацыяй прадпрыемства або ўстановы, выписка з працоўнай кніжкі (для тых, хто працуе), медыцынская даведка (форма 286), чатыры фотакарткі (3×4 см).

На завочнае навучанне па спецыяльнасці біялогія прымаюцца асобы, якія маюць адпа-

ведную сярэднюю адукацыю альбо працуюць па выбранай ва ўніверсітэце ці блізкай спецыяльнасці.

На навучанне з адрывам ад вытворчасці па спецыяльнасцях: журналістыка, правазнаўства, філасофія, палітычная эканомія прымаюцца, як правіла, асобы, якія маюць стаж прантычнай работы не менш чым 2 гады.

Асобы, якія паступаюць ва ўніверсітэт, здаюць экзамены ў залежнасці ад выбранай спецыяльнасці па дысцыплінах:

на спецыяльнасць БЕЛАРУСКАЯ І РУСКАЯ МОВА І ЛІТАРАТУРА — па рускай мове і літаратуры (пісьмова), беларускай мове і літаратуры (пісьмова і вусна), гісторыі СССР (вусна);

на спецыяльнасць ФІЗІКА, МАТЭМАТЫКА, МЕХАНІКА, ПРЫКЛАДНАЯ МАТЭМАТЫКА, РАДЫЁФІЗІКА І ЭЛЕКТРОНІКА — па матэматыцы (пісьмова і вусна), фізіцы (вусна), рускай мове і літаратуры (пісьмова);

на спецыяльнасць ХІМІЯ — па хіміі (вусна), матэматыцы (вусна), фізіцы (вусна), рускай мове і літаратуры (пісьмова);

на спецыяльнасць БІЯЛОГІЯ — па біялогіі (вусна), хіміі (вусна), матэматыцы (вусна), рускай мове і літаратуры (пісьмова);

на спецыяльнасць ГЕАГРАФІЯ І ПАЛІТЫЧНАЯ ЭКАНОМІЯ — па матэматыцы (вусна), географіі (вусна), гісторыі СССР (вусна), рускай мове і літаратуры (пісьмова).

ЗАУВАГА: узнагароджаныя па заканчэнні сярэдняй школы залатым (сярэбраным) медалём або сцягавым сярэдняй спецыяльнай або прафесійна-тэхнічнай навучальнай ўстановы

з дыпламам з адзнакай здаюць экзамены толькі па адной з дысцыплін, а іменна: паступаючыя на спецыяльнасць беларуская і руская мова і літаратура — па беларускай мове і літаратуры (вусна); на спецыяльнасць руская мова і літаратура — па рускай мове і літаратуры (вусна); на спецыяльнасць журналістыка пасля праходжання творчага конкурсу — па рускай мове і літаратуры або (па жаданню паступаючага) па беларускай мове і літаратуры (вусна); на спецыяльнасць матэматыка, механіка, прыкладная матэматыка, палітычная эканомія — па матэматыцы (вусна); на спецыяльнасць фізіка, радыёфізіка і электроніка — па фізіцы (вусна); на спецыяльнасць хімія — па хіміі (вусна); на спецыяльнасць біялогія — па біялогіі (вусна); на спецыяльнасць географія — па географіі (вусна); на спецыяльнасці гісторыя, філасофія, правазнаўства — па гісторыі СССР (вусна).

Пры здачы экзамена з адзнакай «пяць» яны вызваляюцца ад далейшай здачы ўступных экзаменаў, а пры атрыманні адзнак «чатыры» або «тры» здаюць экзамены па ўсіх адпаведных дысцыплінах.

ЮРЫДЫЧНЫ

У процесі навчання студенти проходять виробничу практику у народних судів, прокуратури, слідчих органів, юридичних відділах підприємств та організацій.

НЕ ВУЧОБАЙ

АДЗІНАЙ...

СТУДЭНЦІЯ ГАДЫ — час атрымання прафесіі, час назапашвання ведаў, час станаўлення асобы. Выкрышталізоўваюцца нашы прыхільнасці і звычкі. Мы імкнемся як мага лепш выкарыстаць здабыткі культуры, каб стаць цікавым, эрудзіраваным, рознабаковым развітым чалавекам. Мы імкнемся паспець як мага больш: працай, цяжкасцямі, дакрананнем да мастацтва правярць свае чалавечыя якасці, сваю чалавечую годнасць.

І ва ўсім гэтым універсітэт для кожнага з нас — верны сябар і дарадчык.

Колькі камандзіраў вытворчасці выхавалі студэнцкія будаўнічыя атрады! Прайсці праз выпрабаванне работай, навуцыца не губляцца ў складаных абставінах, убачыць канкрэтнае ўвасабленне ўласнай працы, адчуць шчырасць, вернасць і моц сапраўднага сяброўства дапамогуць СБА. Вы даведзецеся аб шматгадовых універсітэцкіх працоўных традыцыях, пачатак якім паклалі яшчэ пакаральнікі цаліны. Толькі летам мінулага года будаўніцтвам БДУ асвоілі 10 мільёнаў рублёў капіталаўкладанняў, выступілі з 1543 лекцыямі і 846 канцэртамі мастацкай самадзейнасці.

А вы хацелі б за гады студэнцтва ўдасканаліць сваё лектарскае майстэрства? Калі ласка! Вас чакае школа лектараў — адно з 12 аддзяленняў факультэта грамадскіх прафесій. Тут кваліфікаваныя выкладчыкі дапамогуць набыць таксама навыкі і веды па асновах арганізацыі грамадска-палітычнай работы, авалодаць метадкай пошукавай і прапагандысцкай работы ў галіне ваенна-патрыятычнага выхавання, авалодаць фотасправай, харэаграфіяй ці майстэрствам мастака-афарміцеля, атрымаць спецыяльнасць кіраўніка агітбрыгады, грамадскага інструктара па спорту, няштатнага карэспандэнта, дыктара, бліжэй пазнаёміцца з бальнымі танцамі і з таямніцамі мастацкага слова.

А калі вы зацікавіліся мастацкай самадзейнасцю, вас запрасяць да сябе шматлікія універсітэцкія мастацкія калектывы.

Вы марыце аб спартыўных перамогах? Да паслуг кожнага студэнта БДУ стадыёны і спартыўныя залы, веласіпедная і лыжныя базы.

Прафком універсітэта заўсёды з належнай увагай адносіцца да адпачынку студэнтаў. Вас чакае міжвузаўскі прафілакторый, спартыўна-аздараўленчы лагер «Нарач», шэраг цікавых мерапрыемстваў і экскурсій.

У Белдзяржуніверсітэце зроблена ўсё, каб студэнцкія гады для кожнага сталі сапраўды незабыўнымі і непаўторнымі.

ВАЗЬМІЦЕ

НА ЗАМЕТКУ

Ва універсітэце з 1 сакавіка пачынаюць працаваць падрыхтоўчыя курсы, навучанне на якіх праводзіцца без адрыву ад вытворчасці (вячэрнія і завочныя курсы).

Тэрмін навучання на вярхоўных курсах — 4 месяцы, на завочных — 5 месяцаў.

На курсы прымаюцца асобы, якія маюць сярэдняю адукацыю, а таксама вучні выпускных класаў сярэдніх школ.

Курсы рыхтуюць слухачоў для паступлення ва універсітэт па ўсіх спецыяльнасцях.




Слухачы вярхоўных курсаў займаюцца 3 дні ў тыдзень па 4 гадзіны ў вярхоўны час; яны вывучаюць прадметы, па якіх здаюць уступныя экзамены.

Слухачы завочных курсаў выконваюць кантрольныя работы па прадметах, якія выносяцца на ўступныя экзамены, забяспечваюцца праграмамі ўступных экзаменаў, метадычнымі ўказаннямі і кантрольнымі заданнямі.

У ліпені са слухачамі завочных курсаў, якія выканалі ўсе кантрольныя работы на станочны адзнакі і будуць паступаць на дзённую і вярхоўную формы навучання, будуць праведзены стацыянарныя заняткі. На перыяд такіх заняткаў слухачы забяспечваюцца інтэрнатам.

Прыём дакументаў на курсы да 28 лютага. Паступаючыя на вярхоўныя курсы прад'яўляюць дакументы асабіста.

Аб умовах прыёму на курсы падрыхтоўчай можна даведацца па адрасу: 220080, г. Мінск, Белдзяржуніверсітэт імя У. І. Леніна, падрыхтоўчыя курсы.



**БЕЛАРУСКИ
УНІВЕРСІТЭТ**

Ордэна Працоўнага Чырвонага
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК
КПБ.

28 студзеня 1982 г.
АТ 03040 Заказ 167.



220080 МІНСК-80, УНІВЕРСІ-
ТЭЦКІ ГАРАДОК, ГЕАГРАФІЧ-
НЫ КОРПУС, п. 14.

ТЭЛЕФОН 20-68-27.

Рэдактар
В. П. ВАРАБ'ЁУ